



САХАЛІНСКІЯ  
ЦЯЛТЫ  
З БЕЛАРУСКАЙ  
ПРАПІСКАЙ



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

5

САКАВІКА 2019 г.

АЎТОРАК

№ 43 (28910)

БЮДЖЭТ САЮЗНАЙ  
ДЗЯРЖАВЫ  
ВЫКАНАНЫ  
НА 99 %



## ЦЫТАТА ДНЯ



**Усевалад ЯНЧЭЎСКІ,**  
дырэктар Парка высокіх  
тэхналогій:

«Экспарт Парка высокіх тэхналогій за 2018 год вырас на 38 працэнтаў у параўнанні з 2017 годам і склаў 1 мільярд 414 мільёнаў долараў. Па прагнозах сусветных аўдытараў, парк павінен быў наблізіцца да гэтых паказчыкаў толькі ў 2020 годзе. Асноўнымі спажывацямі прадуктаў ПВТ з'яўляюцца краіны ЕС і ЗША (больш за 90 працэнтаў). Рост ПВТ на экспарце перасягнуў усе нашы чаканні. Тэа прагнозы, якія давалі нам вядучыя агенствы, мы таксама рэзка перавысілі. Гэта, вядома, прамы вынік і відавочны поспех дэкрэта, які быў прыняты кіраўніком нашай дзяржавы. Гэта поспех не толькі Парка высокіх тэхналогій, але і ўсёй нашай краіны. Беларусь сёння рэальна ператвараецца ў адзін з вельмі магутных ІТ-кластараў усяго ўсходне-еўрапейскага рэгіёна. Дарэчы, агульны аб'ём вытворчасці ПВТ склаў 3 мільярд 202 мільёны рублёў».

## ПТУШЫНЫЯ АГЛЕДЗІНЫ



Фота Анаталія КІПЕШЧУКА.

Сям'я з Мінска — Алег і Дзіяна СЯЛІЛЫ са сваімі дзецьмі Уладзіславам, Вікторыяй і Васілісай любяць вандраваць па прыгожых мясцінах сталіцы. У мінулыя выхадныя яны наведалі Лошыцкі парк, дзе ўсталяваныя некалькі азнаямленчых аншлагаў з выявамі птушынага «насельніцтва» гэтай мясцовасці. Каля аднаго з такіх плакатаў сям'я правяла «адкрыты» прыродазнаўчы ўрок.

### Занятасць

## «Хадзілі па дамах патэнцыйных плацельшчыкаў»

Як працуе камісія па працаўладкаванні ў праблемным раёне



Фота Тэны ЗАНКАВІЧ.

Камісію ўзначальвае старшыня раённага Савета дэпутатаў Алена ЧЭБАТАР.

У лютым беспрацоўныя грамадзяне, якія павінны будаць аплачваць гарачую вадку па стапрацэнтным тарыфе, атрымалі жыроўкі з папярэджаннем. На тое, каб пацвердзіць сваю занятасць ці цяжкую жыццёвую сітуацыю, ім далі дадатковы час — да пачатку сакавіка. Ці шмат звяротаў было накіравана «камуналкі»? Каго выключылі з базы? Ці ўдалося каму падабраць работу? Мы паглядзелі, як у гэтыя дні працуе камісія па садзейнічання ў адным з праблемных раёнаў — Вілейскім. Два гады запар ён трапляе ў спіс тэрыторый з напружанай сітуацыяй на рынку працы.

### «Жыву з мамай, яна дапамагае»

Камісія ў раёне збіраецца двойчы на месяц. Усе беспрацоўныя, што прыйшлі на сённяшняе пасяджэнне, — маладыя мужчыны.

Вясковец Андрэй апошнія месяцы «маяўся па халтурах». «У мяне дзеці ёсць, аліменты вісяць», — коратка кажа пра сябе. Афіцыйнае месца работы ў яго вось-вось павінна з'явіцца: на адным з прадпрыемстваў праз тыдзень звальняецца вальшчык лесу, патрэбна будзе замена, а ў Андрэя якраз ёсць адпаведны вопыт.

### Гасцёўня «Звязды»

Айцец Фёдар ПОЎНЫ:

## «МАГЧЫМА, НАСТАЎ ЧАС ПРАВЕРКІ»



Фота Анаталія КІПЕШЧУКА.

Прычына для размовы з настояцелем храма-помніка Усіх Святых протаіерэем Фёдарам Поўным узнікла даўно. Восенню мінулага года новаўзвездзеная ў Мінску велічная святыня была асвечана Патрыярхам Маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Тэлеканал АНТ назваў гэту падзею галоўнай у духоўным жыцці Беларусі. У снежні

храм-помнік атрымаў бласлаўленне здзяйсняць Божую Літургію з адчыненай царскай брамай да моманту, калі гучыць «Айча наш...». Тады ж протаіерэй Фёдар Поўны быў узнгароджаны ордэнам прападобнага Сергія Раданежскага II ступені. Апроч таго, настояцель сталічнага Усіхсвяцкага прыхода — адна з самых медыйных персон Беларускай праваслаўнай царквы і заўсёды — вельмі ўдумлівы і шчыры суразмоўнік. Іншая справа — знайсці час на няспешную, грунтоўную гутарку. Але «Звяздзе» чарговы раз пашчасціла. І гэта размова — сведчанне таго, што ёсць асобы, для інтэрв'ю з якімі нагоды не вельмі патрэбныя. Іх меркаванне цікавае і каштоўнае заўсёды.



### КОРАТКА

• Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін 4 сакавіка падпісаў указ «Аб прыпыненні Расійскай Федэрацыяй выканання Дагавора паміж Саюзам Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік і Злучанымі Штатамі Амерыкі аб ліквідацыі іх ракет сярэдняй дальнасці і меншай дальнасці».

• Жыхар Ваўкавыска пералічыў інтэрнэт-ашуканцам \$33 тыс.



• У Польшчы захваральнасць на адзёр у студзені — лютым узрасла больш чым у 10 разоў. З 1 студзеня да 28 лютага гэтага года ў краіне было зафіксавана 314 выпадкаў.

ISSN 1990 - 763X

